

# ДАРОГА Ў ЧУЖЫНУ

## Эўропа

**А. Шукелойць:** — Незадоўга пасля заканчэння Кантрэсу прышлося эвакуавацца. Чырвоная армія даволі блізка падышла пад Менск. У горадзе ўжо былі чутныя стрэлы. Старшыня Менску інжэнер Комар і старшыня *Самапомачы* былы дэпутат Сабалеўскі арганізавалі ў паразуменіні зь немцамі таварны цягнік. Было сказана працаўнікам гораду, што хто хоча, можа ехаць у эміграцыю-эвакуацыю. Часу было вельмі мала, людзі бралі толькі найбольш неабходнае. Я яшчэ пасльпей схадзіць ў Генэральны Камісарыят і атрымаць гроши, каб аплаціць зарплату працаўнікам музею і працаўнікам аддзелу краязнаўства *Беларускага культурнага таварыства* на трох месяцах наперад. З гэтых людзей, зразумела, частка засталася. У tym ліку і найбліжэйшы мой супрацоўнік у музеі мастак Віер. Праўдападобна, што ён ужо перад гэтым меў контакт з партызанамі, таму не баяўся заставацца.

Ноч мы ўжо начавалі ў будынку Беларускай Цэнтральнай Рады (циперашні будынак Нацыянальнай бібліятэкі на вуліцы тады Ігнатоўскага, ціпер, здаецца, Чырвонаармейская). Назаўтра пачалі грузіцца ў цягнік. Цягнік стаяў на Таварнай станцыі. Потым ад'ехаў.

Дарога ўжо была небяспечнай. Даехалі мы да Баранавічаў. Станцыя была разьбітая. Я пасльпей яшчэ зайсыці да майго калегі і апошнігага старшыні Беларускага Студэнцкага Саюзу, які нейкі час працаўваў са мной у музеі, доктара Ўсевалада Карала, каб яму перадаць дакумент, які даваў яму прывілеі выехаць зь Беларусі, такі самы, які мелі мы. Доктар Кароль раздумваўся яшчэ, урэшце рэштвырашыў застасца. Ён атрымаў 25 гадоў, і дзякуючы той амністыі, якую праводзіў Хрушчоў, па-моему, быў раней звольнены. Працаўваў потым лекарам (хірургам-гінеколагам) у Баранавічах і там памёр.

Так мы паехалі далей. Мінуўшы Ліду, наш цягнік наехаў на міну. Міна гэта падарвала некалькі вагонаў, было шмат забітых, па-моему,

трыццаць зь нечым асабаў, шмат параненых. Цягнік быў вельмі вялікі. Там ужо да нашых вагонаў да нашага цягніка далучылі яшчэ нейкія вагоны са Смаленска, рассейскіх нейкіх вайсковых адзінак. Наперадзе таксама былі вагоны з моладзій (Саюз Беларускай Моладзі). Розных людзей забіралі ў гэтых цягнік. Цягнік аgramадны. Паколькі міны зынішчылі ня толькі вагоны і людзей, але і парвалі дарогу, то мусілі прыехаць спэцыяльныя цягнікі расыцягнуць гэты наш цягнік, направіць дарогу, сыцягнуць тыя вагоны, якія ня можна было направіць, людзей некаторых адвезыць ў шпіталь, некаторых паҳаваць на месцы.

Разам з намі ехала на эміграцыю кіраўніцтва Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай царквы. Так што съявтароў было таксама дастатковая. Ехалі і лекары, асабліва вельмі заслужаны грамадзкі дзеяч сябра Беларускай Незалежніцкай Партыі, які потым з Дальвіца (як заслужнік камэнданта таго дэсанту, кіраванага Вітушкам) быў скінуты на Беларусь, — гэта доктар **Глеб Багдановіч**, сын былога польскага сэнатора Вячаслава Багдановіча. Вось жа доктар Багдановіч (тады ўжо вайсковы лекар Беларускай Краёвой Абароны) заняўся гэтымі раненымі. Нешта дзень мы там чакалі, цягнік рушыў далей, мы прыехалі ў Беласток. У Беластоку былі коратка і накіраваліся ў Кёнігсберг. Там мы нейкі час затрымаліся, начавалі, прызначылі нам на начлег нейкую съятыню (касьцёл). Потым паехалі ў Берлін.

Ехаў з намі таксама старшыня Менску **Анатоль Комар** з жонкай і сакратаркай (той самай, што знайшла падкладзеную міну і ўратавала Комару жыццё). Дарэчы, гэтая акалічнасць дала падставу для плётак, некаторыя выдумвалі, што Комар едзе з двумя жонкамі. Але гэта няпраўда. Глупства.

Анатоль Комар быў вельмі прыстойным чалавекам. Пазней ён змяніў прозвішча на „Ромар”. Памёр і паҳаваны ў французкай частцы Канады. Стары нацдэм. Вядомая асoba.

Па дарозе ад нас альбо адлучаліся нейкія людзі, альбо далучаліся. Як ехалі праз Варшаву, некалькі асобаў ужо высела (напрыклад, доктар Антановіч, лекар, які арганізаваў Беларускі Чырвоны Крыж). Ён вышаў і цэлы шэраг людзей, тых, што былі прыехалі з Польшчы і якія Польшчу ведалі. У тым

вучоных доктар Рыгэль, гісторык, ведамае прозвышча. (Хацеў жаніца з аднай беларускай, таксама ведамае прозвышча — *Анэляй Катковіч*. Потым яна была на ссылцы, вярнулася, памерла па-мойму, у Варшаве.) І ён, гэты Рыгэль, меў намер падрыхтаваць кнігу „*Псіхалёгія*“




*Гэхштат (Гёшвіц). Замак, куды ў 1944 г. былі звязаныя зборы і экспанаты Беларускага музея ў Менску.*

ліку і некаторыя нашыя людзі (такія з культурніцкім ухілам ехалі нейкія). Гэты брат Пушчы ехаў і яшчэ зь ім нейкі актор ехаў, казу везылі з сабой. І так яны вылезылі тут недзе з гэтай казой і падаліся ў сваю дарогу (польскую мову ведалі). Потым аказаўся ў Чхii.

Прыехаўшы ў Бэрлін, там ужо кожны па-своему арыентаваўся. Там заставалася Рада БСР, Урад ейны, міністры. Я быў падпірадкаваны Міністэрству культуры. Гэта пад кіраваннем *Аўгена Калубовіча* (потым „Каханоўскі“ на эміграцыі). Але я меў ужо прызначэнне адразу, дзеля таго што паспрыяў адзін зь нямецкіх

беларускага народу”, здаецца. Розныя тэмы з розных дзялянок беларускай науکі, мастацтва, гаспадаркі, эканоміі мелі пісаць розныя спэцыялісты-беларусы. Я ў яго меў быць сакратаром, таму з Варшавы ён для мене падрыхтаваў мейсца ў эміграцыі.

Я паехаў у Радзібор (Радзібуж па-польску), цяпер у межах Польшчы, такі старажытны гарадок, які ня меў ніякіх вайсковых аб'ектаў. Там затое былі звязаныя з Украінай, Беларусі і, відаць, можа і з занятых тэрыторыяў Рәсей розныя бібліятэкі, архівы, музэі. Зь імі прыехалі некаторыя людзі, што там працавалі пры гэтых



(Выкадрёўка)

*Скульптура (бюст) Максіма Багдановіча працы Аляксандра Грубэ (тапаваны гіпс), якая знаходзілася ў Беларускім Культурным таварыстве (Дом Рады БНР). Пасыљ вайны не захавалася.*



А. Шукелайць, 2-я палова 1940-х

навуковых інстытуцыях. У тым ліку там былі і некаторыя вывезеныя часткі цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі Навук. Музэй наш быў вывезены ў Баварыю ў мястэчка Гэштат.

Музэй быў перавезены ў частку Баварыі, што называецца Швабія (Швабішэ лянд), ейным галоўным горадам ёсць Аўсбург, а гэта між Аўсбургам і Тылінганам, невялікае такое мястэчка, што называлася Гэштат на Дунаю. Там былі звязаныя розныя музэі, і пры тых музэях працавалі працаўнікі (скажам, я ведаю, што былі з Украіны, іх перавезылі туды). Так што я туды пераехаў таксама ўжо пасля таго, як была занята Польшча і частка Нямеччыны. Прыехаўшы ў Гэштат, я зьявіўся ў замак Шлёс на працу, але там ужо на працу не прымалі. Тады я спаткаўся там з той рыйскай немкай, якая пасля мяне была загадчыцай музэю ад Генэральнага Камісарыяту.

Дык вось у гэтым Гэштате далі мне мейсца жыць недалёка ад мястэчка ў лягеры, дзе былі розныя вучоныя, у асноўным група тых, што працавалі для нямецкай пропаганды, для арганізацыі вывазу, што займаліся бібліятэкамі, музямі, архівамі, і асабліва іх эвакуацыяй, ды рабункам. Адначасна яны займаліся і пропагандай, вывучэннем СССР. І вось там, у гэтым лягеры, сядзела група вучоных расейцаў, украінцаў, якія вывучаць праблемы савецкай палітыкі, бяручу пад увагу цяперашні стан. Кіраўніком гэтага ўсяго быў адзін вучоны, лекар-псіхолаг, былы дырэктар фізкультурнага інстытуту,

украінец. Ён паходзіў, па-моіму, з савецкіх палонных і быў раней ці не ў штабе аднаго з маршалаў тых, што наступалі на Украіне.

Пры гэтай во групе вучоных і далі мне мейсца. Я быў дойті час у кантакце з тым доктарам Рыгэлем. Тым часам гэты Рыгэль ізноў быў пакліканы ў армію, на фронт, і так ён там і загінуў. І той ягоны плян быў зрэалізаваны.

Цэлы шэраг працаў, якія мне прыслалі вучоныя, былі падрыхтаваны да друку. Гэта, скажам, пра мову — доктара *Янкі Станкевіча*; з гісторыі Беларусі — *Шкодлінка*, з псіхалёгіі — доктара *Станіслава Станкевіча* старшага (таго дацэнта медыцыны, якога потым большавікі арыштавалі і звышчылі недзе), з архітэктуры — інжынера *Івана Касяка*, з музыкі — *Куліковіча*. Я таксама на хуткую руку падрыхтаваў артыкул з беларускай геаграфіі і этнографіі. Гэты матэрыял застаўся пры архівах гэтай арганізацыі і да сённяшняга дня, відаць.

Некаторыя чарнавікі тых артыкулаў засталіся са мной, потым, як я выїзджаяў, я іх вярнуў аўтарам. Гэта значыць, артыкул доктара Янкі Станкевіча, ён потым яго друкаваў, па-моіму, у нейкім з сваіх часопісаў, Куліковіча (Шчаглові) аб музыцы і інш. Яны потым былі надрукаваныя ў розных выданнях.

Будучы ў Англіі, я бачыў таксама адзін з чарнавікоў інжынера-архітэктара Івана Касяка, відаць, ён трапіў з часткай майго архіву, што я перадаў Абрамчыку, а Абрамчык перадаў у бібліятэку Скарны ў Лёндане.

Вось такая была праца мая. Там, у гэтым Гэштатце, я даседзеў аж да таго часу, калі ўжо большавікі падышлі блізка да Радзібору. Саветы ўжо началі падходзіць пад Кракаў. Тут паявіліся грузавікі эвакуацыі канцэнтрацыйных лягераў, відаць, з найбліжэйшага калія Кракава Асьвенціма. Словам, сярод гэтых маіх сужыльцаў—вучоных, што працавалі для пропаганды, павеяла такім страхам: а што будзе з намі? Бо ніхто нічога не гавора, усе сядзяць, па-старому працуюць. Зъявіліся да нямецкіх шэфаў, і аднаго разу з Бэрліну прыехаў вельмі высокі чыноўнік зь Міністэрства пропаганды, магчыма, заступнік міністра (так прынамсі казалі) і зрабіў даклад аб

сучасным становішчы Нямеччыны. Ён гаварыў, што „мы” (гэта значыць, яны) вайну прайгралі, гэта ўжо ўсім бачна, але ў іх, маўляў, яшчэ ёсьць надзея. „Мы” рыхтуюм аружжа, якое, калі здолеем скарыстаць (калі пасыплем скарыстаць), дапаможа „нам” вярнуцца на свае старыя пазыцыі. А калі не, то „вы” (гэта значыць, мы) падзеліце наш лёс.

Выслухаўшы гэты даклад таго высокапастаўленага палітычнага дзеяча, я спакаваў чамаданы і думаю сабе: „Вашага лёсу я дзяліць не збирасяся.” І адным з апошніх цыгнікоў, разам з Ліманоўскім, праз Уроцлаў (тады Брэслаў) паехаў у Бэрлін.

А гэтыя вучоныя, што там засталіся, якім, магчыма, некаторым імпанавала, што будуць дзяліць лёс з так высокапастаўленымі людзьмі, засталіся ў іхнае распараджэнні і, як да мяне потым даходзілі весткі, сапраўды падзялілі іхны лёс у турмах, разам з нацыстамі пры амэрыканскай акупацыі.

## Амэрыка

*A. Шукелойць:* — У Амэрыку мы пераїзджалі на карабліх, якія былі падрыхтаваныя для амэрыканскага войска ў час вайны. Гэтых караблёў амэрыканцы мелі вельмі шмат, (так званыя „транспарты”). Гэтыя „транспарты” былі скарыстаны для перавозкі ў Амэрыку так званных „пераселеных людзей”, новай эміграцыі.

У Амэрыку я прыйехаў у Бостан, з Бостану пераехаў цыгніком у Нью-Ёрк. Тут для мяне была падрыхтавана ўжо кватэра, бо кожны, хто скоды ехаў, ён усё ж кіраваўся тымі самымі прынцыпамі, якія былі ў Амэрыцы, якія ёсьць ціпер. Трэба было мець апекуна (спонсара), запэуненае памешканье і працу. Тады гэта было даволі свабодна. „Спонсары” былі пераважна нашыя людзі, з нашай хвалі эміграцыі, якія прыйехалі на год ці на два раней, маючы сямейныя контакты з Амэрыкай. Напрыклад, мой спонсар доктар Янка Станкевіч пераехаў раней, бо тут ягоны брат родны быў у Амэрыцы.

Кожны стараўся ўладзіцца недзе адразу на



(выкарбука)

Янка Станкевіч. 1938 г.

працу, бо мы дапамогі нікай ня мелі. Так што трэба было адразу йсьці працаўца. Працаўца людзі ішлі пераважна на фабрыкі альбо ў нейкія, скажам, кафетэрый, на кухні, на самыя цяжкія і буднныя работы. Пасыль году ці двух ужо людзі апаноўвалі ангельскую мову і стараліся перакваліфікувацца на розныя працы альбо (калі на фабрыцы) на прафэсійныя заняткі, альбо шукалі працы „вайт калар” (белага каўнера) — значыць, інтэлігенцыі.

Наша хвала (пераважна) мела магчымасць уладжвацца настаўнікамі, бо было зацікаўленыне расейскай мовай. Можна было атрымаць працу бібліятэкарку, лекару (але з былога Савецкага саюза яны не карысталіся такімі правамі, як, скажам, лекары зь нейкай некамуністычнай дзяржавы перад вайной, і таму ішлі працаўца пераважна ў лябараторыі).

Я нейкі час працаўай на фабрицы, а потым перайшоў на працу ў вялікую краму вопраткі. Там той гаспадар, уласнік магазінаў, запрапанаваў, што ім патрабны чалавек на прыёме тавару. Калі б я хацеў застасцца на сталую працу ў іх, то ён пашле мяне на курсы пры вышэйшай школе, якая рыхтаваў розных працаўнікоў прадукцыі тавараў для вопраткі і таксама спэцыялістых па праектах вопраткі, спэцыялістых па мастацкім афармленні крамаў. Прыйём тавару — гэта такая



Залі ў беларускім культурным цэнтры „Полацк” у Кліўлендзе (ЗША), 2000 г.

спэцыяльнасць з галіны фасону, самая, можа, і нудная, пагрунтованая на хіміі, але яна давала магчымасць працы на ўзроўні інтэлігента. Таму я потым, закончыўшы той курс, адпрацаваў больш за 20 гадоў у гэтай краме на прыёме тавараў. Адтоль выйшаў на пэнсію.

Адначасна з гэтай працай для куска хлеба трэба было прымаць актыўны ўдзел у арганізацыйным жыцці беларускай эміграцыі. Як ведама, да нашай хвалі эміграцыі, што прыехала пасля Другой Сусветнай вайны, тут беларуская ранейшая эміграцыя не была сарганізаваная ў самастойную арганізацыю.

Для нашай хвалі эміграцыі належылі, можна сказаць, пачаткі грамадзка-палітычнага і рэлігійнага жыцця беларускай эміграцыі. Па палітычнай лініі была прадоўжаная праца Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.

Легальныя часткай гэтай працы былі грамадзкія арганізацыі, гэта найперш — *Беларуска-Амэрыканскіе Задзіночанні* (як амэрыканская арганізацыя, заснаваная ў 1949 годзе з сваімі аддзеламі ў розных гарадах, дзе

асела беларуская эміграцыя: Кліўленд, Чыкага, штат Нью-Джэрзі, Нью-Брансьвік, Бостан, Вашынгтон. Таксама была адноўлена Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная царква.

Першыя прыходы Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай царквы паўсталі ў Нью-Ёрку, у Кліўлендзе, Нью-Джэрзі, Нью-Брансьвіку, у Канадзе ды Аўстралії.

Беларускія вучоныя і мастакі сарганізвалі таксама Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва, навуковую арганізацыю, якая ладзіла рэфэраты на навуковую тэму, а сябры гэтай арганізацыі вывучаюць розныя галіны беларускай речайнасці ў тыя часы: гаспадарку, культуру, мастацтва, выдавалі кнігі (і цяпер выдаюць).

Апроч гэтага было сарганізавана целы шэраг дапамаговых арганізацый, якія займаліся зборам грошай і таксама вопраткі і высыпалі для тых эмігрантаў зь Беларусі, якія засталіся ў Нямеччыне і ў іншых дзяржавах Эўропы, а пасля (калі была магчымасць) высыпалі таксама для тых, што вярнуліся з савецкіх турмаў і лягероў на Бацькаўшчыну.

## Пра габрэяў

**3. Пазыняк:** — Цікава было даведацца па ходу нашай гаворкі пра сутнасць і канкрэтныя факты дачыненій да габрэйскага насельніцтва ў міжваенны дыяпазоне. Тым больш, што бальшавіцкая і кагубоўская пропаганда спэцыяльна ўсё перакручвала. Добра было б вярнуцца да таго, пра што мы ўжо гаварылі раней і высьветліць некаторыя малавядомыя аспекты больш падрабязна.

**A. Шукеліць:** — Тут я хачу тады спачатку ўспомніць пра нацыянальныя адносіны ў міжваеннай Польшчы. Нашыя палітычныя арганізацыі *Грамада* і *Хадцыя* існавалі, так бы мовічы, ва ўмоўна дэмакратычнай Польшчы. У выбарах выступалі супольна ў блёку нацыянальных мяншын. І блёк нацыянальных мяншын ў праводзіў працу і выбары ў Сойм і выбары самаўраду. У Вільні, напрыклад, на выбарах ў Гарадзкую Раду ў супольнай лісце з габрэямі былі беларусы. Ад беларусаў быў там на

адным з пачатковых нумароў ведамы ў Вільні дзеяч доктар *Балляслаў Грабінскі*, хадэк.


Другое, аб чым трэба яшчэ гаварыць, гэта абрыйхаваны габрэямі моладзі, якая ехала ў Палестыну, дзе выкуплялі для іх зямлю і арганізоўвалі кібуцы. У падрыхтоўцы гэтай моладзі прымалі ўдзел беларускія спэцыялісты. (Я пра гэта ўжо адзначаў раней.) Трэцяе, аб чым я хацеў бы ўспомніць, што ў час той Польшчы на Віленскім ўніверсітэце габрэяў трактавалі як гэтаксама дрэнна, як і беларусаў („нумэрэс кляўзус”, „нумэрэс нулос” і г.д.). Так што мы мелі аднолькавыя там тады „правы”.

Тое, што нацыяналістичная польская моладзь дамагалася асобных лавак для габрэйскай моладзі ва ўніверсітэцкіх аўдыторыях, выклікала бурныя сутычки беларускіх і габрэйскіх студэнтаў з польскімі шавіністамі. Дайшло да таго, што ўніверсітэт нанейкі час быў зачынены. Так што ў гэтым часе ў нас вельмі такое блізкае ўзаємапарузменыне было з габрэйскім насельніцтвам Вільні.

**3. Пазыняк:** — Чаму абліжжаўвалі некаторыя прадметы для беларусаў і габрэяў, напрыклад, медыцыну? Чаму баяліся, каб беларусы паступалі на медыцыну?

**A. Шукеліць:** — Медыцына дае незалежную прафесію. Хаця ў гэтым часе ўжо таксама не давалі працы на Беларусі. І таму беларускія студэнты, скончышыўшы медыцыну (вось ведамыя нашы дзеячы: доктар *Мікола Шчорс*, які нават быў два гады старшынём Студэнцкага Саюзу і доктар *Bimadym Tumash*), яны ў заходній Беларусі працы не знайшли, мусілі выехаць у Польшчу. Такое было становішча.

Ужо на эміграцыі, калі мы на гэту тэму гаварылі з Міколам Шчорсам (я з'ю ім заўсёды быў у вельмі добрых дачыненінях), ён мне казаў (калі я ўспомніў пра гэты „нумэрэс кляўзус“): „Польскіх студэнтаў, якія хацелі на гвалт стацца лекарамі, але



Балляслаў Грабінскі (хадэцыя)

не паступілі ва ўніверсітэты ў Польшчы, дык іх прымалі вельмі лёгка на Віленскім універсітэце. І размыяркоўвалі іх на Беларусь”.

**3. Пазняк:** — Значыць, гэта была звычайная асімілятарская палітыка.

**A. Шукелойць:** — Так. Гэта тое, што было перад войной.

Часы нямецкай акупацыі. Я гаварыў пры іншай нагодзе, што на першым тым нелегальным сходзе ў Менску, які адбыўся ў 1941-м годзе ў кабінэце Антона Адамовіча ў гарадзкой Управе, абмяркоўвалася таксама дачыненне да жыдоў. Было прынята, што пры ўсялякай магчымасці, дзе толькі можна, супроцьстаўляцца нямецкай палітыцы ў дачыненіі да габрэйў і дапамагаць ім у здабыванні так званых „арыйскіх папераў”. І гэта было потым пры розных нагодах роблена. Атрымаўшы „арыйскія паперы”, чалавек меў магчымасць працаваць на розных пасадах, а часта — і захаваць сваё жыцьцё.

У час, скажам, калі старшынёй управы Менску быў прафесар Іваноўскі, загадчыкам электраэнэргіі быў інжэнер-габрэй. Професар Іваноўскі якраз паклікаў мяне, папрасіў, каб ягоную жонку прыняць на працу ў музей. Што я і зрабіў. Была яна вымаганы час, здаецца, паўгоду, ці што. А потым атрымала належныя арыйскія паперы і ўжо свабодна сабе жылі ў горадзе да канца акупацыі.

І так шмат-шмат нашых ведамых дзеячоў дапамагалі ў час нямецкай акупацыі жыдам. У прафесара Іваноўскага, потым у ягоным фальварку на Лідчыне, у Лябёдцы, таксама пераходзівалі габрэйў. Тут у нас, у Нью-Ёрку, доктар Янка Станкевіч ужо перад съмерцій атрымаў такі ліст падзякі ад ведамага жыдоўскага дзеяча, вельмі спрытнага, які ў час нямецкай акупацыі стварыў цэлую арганізацыю, падпрадкаваную ня Менску, але Вільні і Рызе.

**3. Пазняк:** — Адміністрацыя Остлянду, значыць.

**A. Шукелойць:** — Магчыма. І з гэтай арганізацыяй дзеяў на цэлую прастору. Арганізацыя мела нейкі харкатар такой прапагандowej службы.

**3. Пазняк:** — Як прозвішча таго дзеяча?

**A. Шукелойць:** — Яго прозвішча было змененасе, па-моему, нешта, калі я не памыляюся, Заксаў. Шырэй аб ім ёсьць ва ўспамінах суддзі Леаніда Галіка ў першай частцы. Там ён успамінае, што колькі ні пытаяў немцаў, дык нікто не сказаў яму, што гэта за арганізацыя. Ніхто ня ведаў. Значыць, выплідае, што ён сам стварыў арганізацыю і з'ёй дзеянічай. Быў у нямецкай уніформе, і сваіх людзей, супрацоўнікаў, таксама апранаў у нямецкія уніформы. Вельмі спрытны хлопец быў, вельмі спрытны. Раздаваў дазволы на праезд чыгункай, скажам. У час вайны дазволі цяжка было дастаць дазвол. Магчыма, што недзе ў мене захаваўся нават нейкі дакумент, выдадзены ім у паездку.

Апрача гэтага вялікую дапамогу арганізавалі для габрэйскіх дзеяцей. У Менску было, нешта, трох груп, дзеяць ці дзесяць такіх „дзецдомаў”. Старшынём гэтай цэлай сістэмы быў ведамы потым на эміграцыі дзеяч **Якуб Рэпэнц** (ужо не жыве, памёр у Канадзе). Ён быў загадчыкам гэтых дамоў. Заўсёды набіралася шмат габрэйскай дзетвары, якую бацькі высыпалі на горад у розныя цэрквы, дзе іх потым падбіralі ў гэтых дзіцячыя дамы. З гэтых дамоў потым дзеяцей адпраўлялі на правінцыю, у розныя часткі Беларусі. Там лягчай было з утрыманнем.

**3. Пазняк:** — Куды іх адсыпалі, у сен’і?


**A. Шукелойць:** — Адсыпалі, так. Ад мене, напрыклад, забірала заўсёды такая інспектар у Вялейцы, інжэнэр **Ганна Сухая**. Яна іх адвозіла і там недзе распіхвала, дзе, я ня ведаю. У кожным разе, гэтая дзеці выхоўваліся ці пераходзілі ў нашых беларускіх сем’ях.

З правінцыі прывозілі ў Менск розныя харчы (гэта па лініі Самапомачы), а з Менску вывозілі габрэйскіх дзетак. Так што такім парадкам дапамагалі.

**3. Пазняк:** — Ці ведалі пра гэта ва Ўправе? Хто гэтым кіраваў?

**A. Шукелойць:** — Іваноўскі ведаў і кіраваў таемна ад немцаў. У яго ў самога, я ўжо казаў, ў фальварку дзіве асобы габрэйскія пераходзіліся, і ва Ўправе габрэй працавалі.

**3. Пазняк:** — Вацлаў Іваноўскі — вядомы беларускі дзеяч (пісаў пад псэўданімам **Вацяк Тройца**). Яшчэ да Першай Сусветнай вайны



A. Шукелайць, 1970-я гг.

ўдзельнічаў у беларускім культурніцкім руху.  
Якое ягонае паходжанье?

**А.Шукелайць:** — Іваноўскі, гэта быў стары наш дзеяч. Гэта шляхціц сярэдняга ўзроўню, з Лідчыны, іхні маёнтак Лябёдка. Іх трох братоў было. Кожны зь іх выбраў іншую нацыянальнасць. Старышы стаў палікам, сярэдні Вашчай — беларусам, а малодшы, Тадэй, стаўся літаграфам.

Наш, той беларус Іваноўскі, яшчэ як студэнт Палітэхнічнага інстытуту ў Пецярбургу быў адным з тых, што арганізоўвалі першыя беларускія арганізацыі. Менавіта: Беларускую Рэвалюцыйную Грамаду, а потым — Беларускую Сацыялістычную Грамаду (БСГ).

Найбольшая ягоная заслуга — гэта арганізацыя першага беларускага выдавецтва ў Пецярбургу — „*Загляне сонца і ў наша ваконца*”, якога Іваноўскі быў старшынёй.

Шмат якія маткі габрэйкі, што мелі мячымасыць выйсыці з горада, аддавалі сваіх дзяцей суседкам, казалі: „Вось ты забяры маё

дзіцё, можа табе ўдасца перахаваць яго.” Так што быў і гэтакія дзеці.

Некаторыя, якія ведалі, што яны габрэі, то, відаць, пасля вайны вярнуліся да сваіх, а некаторыя так і засталіся.

Зразумела, што, з габрэйскага пункту гледжанья, гэта можна было па-рознаму тлумачыць, бо ж гэтыя дзеці маглі ўжо і не вярнуцца да габрэйства, але з пункту гледжанья гуманнасці, тое, што выконвалі тады нашыя людзі, гэта была вялікая ахвярнасць. За гэта маглі налаўжыць галавой. Немцы, калі б даведаліся, — не цырымонііся б.

Тое, што нам там закіды робяць, то закіды гэтыя не габрэйскага паходжанья, а маскоўскага. Гэта старая традыція ў іх, каб падніць антусізмізм на Беларусі. Нават калі глядзець у гісторычным аспекте, то заўсёды Москва нешта прыдумвала такое. Быў некалі выдуманы нават адзін сувязы такі, што „убіенны жыдамі”, казалі.

Наш прыезд у Амэрыку ня выклікаў нікай варожасці з боку габрэйскага насельніцтва. Наадварот — прыхільнасць. І ведамы габрэйскі дзеяч у нью-ёркскіх колах *доктар Ліхтэн* (прафэсар нью-ёркскага ўніверсітэту) першы прышоў да нас і сказаў, што ён гатовы зрабіць рэфрагат і расказаць там аб стаўленні габрэяў да беларусаў з увагі на тое, што ў час вайны мы ўсе паводзілі сябе на шмат лепшым узроўні, чым іншыя народы, акупаваныя немецкай нацыстской арміяй. Ён потым вельмі шмат нам дапамагаў. Ён падпісаў, дарэчы, хартыю Беларускага Інстытуту Навук і Мастацтва, у дужа блізкіх дачыненнях з Тумашам быў, са мной таксама. Ён заўсёды нас запрашваў на розныя габрэйскія імпрэзы, на банкеты ведамых тут дапамаговых габрэйскіх арганізацыяў. Я асабіста быў на банкете ў Міноры (дапамаговая арганізацыя). Разам з Тумашам былі таксама на розных мітынгах, выбарах і іншых габрэйскіх мерапрыемствах.

Доктар Ліхтэн потым выехаў у Эўропу і там апошняе, што я ведаю (мне расказваў біскуп Чэслаў Сіповіч), Ліхтэн прадстаўляў Израіль пры Ватыкане. Тады яшчэ дыпляматычных дачыненій не было, але Израіль меў там наглядальніка.

Другой асобай, што выканаў вялікую ролю для нас, — гэта сэнатар ад Нью-Ёрку *Якуб (Джескаб) Дэкевіц*. Ён заўсёды арганізоўваў з нагоды 25 Сакавіка малітву ў Сінаце. На адчыненьне паседжанья Сінату заўсёды ехала дэлегацыя з Нью-Ёрку з уладыкам Васілем — архіепіскапам Беларускай Аўтакефальтай Праваслаўнай царквы. Уладыка Васіль адчыняў малітвай паседжанье Сінату. Да слоўна 25 Сакавіка альбо (калі не выпадала 25 сакавіка) — у нейкі дзень, блізкі да 25-га. Малітвы Уладыкі Васіля і прамовы Дэкевіца надрукованы ў справаздачах Кангрэсу ЗША.

З дзеячоў нашага гораду вельмі прыхільна ставіўся *Кач* (з паходжаньня нават па бацькох — беларускага). Ён Кош пішаща, але па-ангельску чытаеца Кач. Ён яшчэ жыве, такі жыццязярадасны. Ён заўсёды з нагоды 25 Сакавіка выдаваў пракламацыю ад горада і бываў на нашым святкаванні.

**3. Пазынак:** — Якое становішча ён займаў?

**A. Шукелайц:** — Ён быў маёрам (мэрам) гораду Нью-Ёрку. Ён вельмі вясёлы чалавек. Ён і ціпер яшчэ выступае часта.

Тады суды ішлі паміж штатам Нью-Ёрк і Нью-Джэрзі за туго выступу, дзе стаіць статуя Свабоды.

**3. Пазынак:** — Так, 50 гадоў судзіліся.

**A. Шукелайц:** — Зласцца, і ціпер яшчэ суды ідуць. Але быў такі мамант за часоў Кача, што Нью-Ёрк выйграў. Ён тады журналістам сказаў, што суд выйграпі, і гэтая статуя Свабоды як стаяла задам да Нью-Джэрзі, так і будзе стаяць.

Ціпер, дарэчы, на мэра гораду ішоў наш прыяцель *Грын*. Ён таксама ў нас на святкаванні 25 Сакавіка бываў. Гэта багатая



Станіслаў Станкевіч. 1938 г.

(выкадрэўка)

габрэйская сям'я, да іх належала вялікія крамы прадуктовага характару.

Тады, калі ён быў у Кангрэсе, у нас склаліся добрыя дачыненіні. Потым ён выбыў, і з таго часу кантактаў няма.

Гэтая дачыненіні беларускай эміграцыі і габрэйскіх дзеячоў у Амерыцы ці амэрыканскіх палітычных дзеячоў габрэйскага паходжаньня так неяк сталі непакоіць Москву. І расейцы пачалі рабіць заходы супраць дзеячоў беларускай эміграцыі, супраць прадфара Адамовіча, доктара Станіслава Станкевіча. Гэта дзіве асноўныя асобы ў час халоднай вайны ў змаганні з бальшавіцтвам па лініі Інстытуту вывучэння СССР. Там старшыней бываў пераважна доктар Станіслаў Станкевіч. Заўсёды на зізеды Інстытуту ў Эўропу ездзіў Адамовіч.

Мела значэнне таксама радыё, здабытае ў час халоднай вайны, яно было адраджэнскім. Апрача гэтага — дачыненіні беларускай эміграцыі з палітычным Вашынгтонам.

Усё гэта выклікала ў Москве такую злосць, і

пачалі востра выступаць супраць беларускай эміграцыі, даказваючы, што цэлы шэраг нашых дзеячоў актыўна супрацоўнічаў з немцамі. Пачалася пісаніна. Былі спэцыяльна нанятыя людзі, якія прыязджалі ў Нью-Ёрк і ваколіцы, у беларускія калёніі эміграцыі. Вялі гутаркі на тэмы сучаснай гісторыі, удаочы, што яны гісторыкі. Звязуўся такі „вучоны” юрыст, нанятыя бальшавікамі, Лофтус, які цэлую книжку на гэтую тэму напісаў. Кніжка шырока тут разыходзілася ў Амэрыцы, таксама ў Эўропе. На книжку паклікалася потым бальшавіцкая прапаганда. І так яшчэ мацней бліз эміграцыі.

**3. Пазняк:** — Але книжку Лофтуса ў вучоным съвеце ніхто сур’ёзна не успрымае, бо разабраліся, што гэта фальсіфікацыя. На яе ніхто не спасылаецца. Хіба што самыя адстальяя прапагандысты.

**A. Шукелойць:** — Так. Але ж антыбеларуская пропаганда йдзе, а ў Беларусі нават сёньня. Выдумваючы неіснуючы антысемітізм там, дзе наадварот, беларусы ратавалі людзей.

Супраць кніжкі гэтых гісторыкаў, што былі нанятыя Москвой, быў цэлы шэраг паважных артыкулаў. Пісалі доктар Тумаш, Адамовіч, Станкевіч, Запруднік — гэта дзеячы таго Інстытуту вывучэння СССР, цэнтраля яго была ў Мюнхене, і там выдавалася спэцыяльна мноства артыкулаў. Мне здаецца, наш аддзел у гэтым Інстытуце выдаў ці ня 10 зборнікаў. Зборнікі перакладаліся на ангельскую мову.

**3. Пазняк:** — Што гэта за гісторыя з Гутырчыкам падымалася?

**A. Шукелойць:** — Гэта таксама выдуманая гісторыя. У Москве выдуманая, а сюды яна спушчаная, відаць, разам з грашым, на ахвотных заніцца.

Быў лягер у Калдычэве. Гэты лягер у асноўным быў для злойленых партызанаў. І потым для тых, што мелі сувязь з партызанамі. Так што туды траплялі часта і нашыя хлопцы і дзяўчата, якіх падазравалі, што яны маюць сувязь з партызанамі. Там, у Калдычэве (недзе калі Баранавічай) былі таксама габрэй, такія, што ня з гета, а недзе зь іншых майсцоўсцяў (спэцыялісты ўсялякія, што засталіся).

Кушаль нейкі час быў вайсковым інспектарам.

I вось, як інспектар, ён адведаў гэты лягер у Калдычэве дзеля таго, што адзін з наших звязаў ахоўваў тую тэррыторыю. Гэта значыць — ад партызанаў. Звяз беларускі, 13-га, па-моіму, батальёна, іх рота там нейкай 13-га батальёна. Яны ахоўвалі тэррыторыю навонкі.

На Кушала тое Калдычэва зрабіла вельмі дрэннае ўражаныне. Ён быў там усярэдзіне. Немцы ўсярэдзіне кіравалі ўсім гэтым. І там немец адзін разам з Кушалем ішоў па калідоры і лупіў там гэтых вязняў. Словам, буй іх пры Кушалі. На Кушала ўсё гэта вельмі дрэнна падзейнічала.

У адну бурную ноч (была навальніца і дождж) габрэй з гэтага лягера разрэзалі драты і ўцяклі. Даслоўна — ўсе ўцяклі. Гутырчык быў у тым лягеры адным з падафіцэраў у роце 13-га батальёна. І таму потым яму прышылі, што гэта ён быў адным з ахоўнікаў гэтага лягера. Ніхто не шукаў больш ахоўнікаў, толькі якраз яго. Но ж ахоўвала гэты лягер вялікая колькасць людзей. Але ніхто больш не шукаў, і таму гэта вельмі падазронная справа была.

Цяпер другая (лягічна беручы) справа: хто гэтым габрэям перадаў інструменты, каб перасекчы дрогі. Скуль яны маглі мець гэта ўсё? Цікава. Зь неба ж не звалілася. Трэба было прынесыці ці перадаць.

Цяпер трэцяе пытаныне: няўжо гэты батальён такі дурны быў, што ня мог палавіць гэтых людзей? Гэта ж сотня людзей уцякала. Не адзін, ня 10 і ня 20. Але калі сотні. Няўжо яны так моцна спалі ў туночку, што такое? Усё гэта, калі лягічна перадаўмачь, то відаць ніткі, якімі сыштая цэляя справа.

Нічога праўдзівага ў гэтым няма. Усё выглядала інакш. Беларускія жаўнеры гэтага самага 13-га батальёну перадалі інструменты, якімі трэба было разрэзаны дрогі, і вязыні гэтым інструментамі, скарыстаўшы начную навальніцу, разрэзалі дрогі і ўцяклі, разбяргліся. Ніхто іх не лавіў. Вось як.

**3. Пазняк:** — Рота іх проста выпусыціла?

**A. Шукелойць:** — Выпусыціла. Ніхто іх не лавіў. Не гаворыцца, што „выпусыціла”, бо тады б цэлую роту немцы расстралялі. Вось гэта тое, што

мне расказваў Кушаль. На мой разум, таксама гэтак выглядае.

Але мала таго. Тады, калі гэтую справу з Гутырчыкам стварылі, тады была халодная вайна. І беларусы прымалі ў ёй вельмі актыўны ўдзел, асабліва Адамовіч, Станкевіч. І таму тут быў ціс на эміграцыю з боку Масквы і КГБ. Але што справядліва, гэта тое, што ў Гутырчыка ў выніку суду адабралі амэрыканскую грамадзянства. Таму што ён, як ехаў у Амэрыку, не сказаў, што ёсьць вайсковым чалавекам, што служыў у войску (закон ёсьць такі). Гутырчык салгаў аб гэтым. Гэтая „калдычаўская” справа ў судовым рашэнні была ні пры чым.

**3. Пазынак:** — А як яны яму прышлі справу? Адкуль гэтага Гутырчыка НКВД знайшло? Як гэта атрымалася?

**A. Шукейць:** — Тут падаслалі такога чалавека, які ўдаваў, што ён гісторык. Прозвішча ягонае, магчыма, ведае Янка Запруднік, ён зь ім спатыкаўся. Ніведама, што гэта за чалавек быў. Ці гэта з разьведкі габрэйскай, ці з савецкай разьведкі. Словам, ён ўдаваў, што ёсьць гісторык, прыехаў з Францыі бывшым і збірае матэрыялы пра становішча беларусаў у час 2-й Сусветнай вайны. Былі людзі, што яму пра ўсё расказвалі. Ён вельмі мала быў тут, у Нью-Ёрку. Ня ведаю, ці з кім тут спатыкаўся. Са мной не спатыкаўся, хані мог бы спаткацца, бо я старшыня Беларуска-Амэрыканскага Задзіночання. Ці, скажам, мог бы спаткацца з Вітаутам Кіпелем (старшыня Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва), але Кіпель яго ня ведаў. Выняткова ён быў, па-моему, на радыё ў Запрудніка. Але найбольш праседжваў ў Саўт-Рызоры, бо даведаўся, што там пахаваны якраз прэзыдэнт Астроўскі, і што там, відаць, асела беларуская эміграцыя, якая супрацоўнічала з Астроўскім. І таму ён там у іх сядзеў. Цэлы час прыходзіў у Беларускі цэнтар, у той іхны клуб, выпіваў разам. І там пазнаёміўся, відаць, з Гутырчыкам, які любіў выпіць, і таксама расказваць сам аб сабе, павыхваляцца. Так стварылі гэтую справу.

Сапраўднасць была іншай, і нашыя дачыненны з габрэмі ў Амэрыцы склаліся на грунце якраз гэтай супольнай рэчаінасці.

Савецкая пропаганда зрабіла свой адмоўны ўплыў найбольш ў СССР. Тут жа яна ня дзейнічала. Я ўжо казаў пра доктара Ліхтэнса, а ён жа быў дырэктаром „Антыхіфэмайшан ліг” (арганізацыя, якая мес заданье выкраваць і змагацца з антысемітізмам). Доктар Ліхтэн выявіў ахвоту спаткацца зь беларускай эміграцыяй, зрабіць даклад, дзея таго што ён яшчэ ў час нямецкай акупацыі спыняльна вывучаў пытанье акупацыі на Беларусі і напісаў нават на гэту тэму дасылдчыцкую працу. Так што ёсьць ягоная праца ў ангельскай мове аб становішчы на Беларусі ў час нямецкай акупацыі. Праца выйшла раней, чым у 50-х гадах. Бо ў 50-х гадах мы прыехалі. Я меў яе асобным выданнем.

Далей ён з намі актыўна супрацоўнічаў. Шмат дапамагаў. Ён быў адным з тых, хто пры дапамозе іншага прыяцеля-габрэя, які працаваў у бібліятэцы заступнікам загадчыка славістычнага аддзелу (Бэрнштайн), дапамог арганізацыі першую нашу вілікую выстаўку ў Публічнай бібліятэцы на 5-й эвеню і 42-й вуліцы. Былі мы таксама на ўніверсітэце, які тут маюць габрэі, на выпуску вучоных-дактароў і на цэльм шэрагу іншых габрэйскіх мерапрыемстваў.

Словам, доктар Ліхтан уводзіў нас у амэрыканскую жыццё. Адной з такіх цікавых малаведамых акцыяў дзея ўдзел у халоднай вайне была сустрэча беларускай і габрэйскай інтэлігенцыі ў спадарства Русакоў у Брукліне. Там тады ад імя арганізацыі, якая мела прыняць актыўны ўдзел у халоднай вайне, з намі сустрэўся такі фон Левін (Леван чытаеца, Левін пішацца). Пасля гэтага цэляя група нашай інтэлігенцыі з Адамовічам, Станкевічам, тады тут быў яшчэ прафэсар Дарашэвіч, прыняла ўдзел у арганізацыі Навуковага Інстытуту вывучэння СССР у Нямеччыне і радыё „Свабода”. Так што мы цэлы час мелі добрыя дачыненны з габрэмі ў нашай палітычнай дзеянасці супраць бальшавіцкіх акупантаў.

**3. Пазынак:** — Гэта адказ на нашыя добрыя адносіны?

**A. Шукейць:** — Правільней сказаць, што гэта вынік беларуска-габрэйскіх добрых адносінаў, якія існавалі здаўна.



*A. Шукелійць, 2002 р.*

(фото З. Гаврика)

# Доля

**3. Пазняк:** — Як бы хто ні думаў, ні меркаваў, а дачынені ў часы 2-й Сусьветнай вайны сталі для бальшыні ўдзельнікаў канфлікту выпрабаваннем на чалавечнасць.

Уесь съвет, які змагаўся з фашызмам, ратаваў жыдоў. Знайшліся таксама такія, што падтрымалі гітлераўскую палітыку вынішчэння, гублялі людзкое аблічча. Гэтак жа, як пазбаўляліся аблічча чалавека энкаўздзіцкія забойцы беларусаў у Курапатах.

У камуністычна-фашыстоўскай бойні, якую учынілі расейцы разам з немцамі ў ХХ-м стагоддзі, беларусы засталіся людзьмі, захавалі твар. Беларусы страдалі трэмы мільёны забітымі, набылі Курапаты і Хатынь, але ня здолелі нават асэнсаваць як трэба свой галакост.

І таму, па ўсім відаць, нас яшчэ доўта чакае цяжкая доля.

\* \* \*

**3. Пазняк:** — Што трэба, на ваш погляд, рабіць, каб палепшиць долю беларускай нацыі?

**A. Шукелайць:** — На гэта няпроста адказаць адным словам, бо народ наш і Бацькаўшчына ёсьць цяпер у вялікім нацыянальнім занядбаныні.

**3. Пазняк:** — Як думасце, чаму мы ўесь час апускаемся да занядбанні? Чаму трансім эліту нацыі? Чаму нашы непрыяцелі, нават менш культурныя, менш кемлівыя, заўсёды выглядаюць лепш за беларусаў у нацыянальнай барацьбе? Адкуль гэтае інфантыльнае чаканье добрых дзядзькаў, што ўсё зробяць і ўсё дадуць?

Глянем хоць бы на нашу гісторыю за апошнія 200 гадоў. Напалеён не збіраўся пашыраць вайну на ўсход. „Яе межамі, — пісаў ён, — будуч Менск і Смаленск. Тут я спыннося... і займуся арганізацыяй Літоўскай дзяржавы.”

Ну чым ня добры дзядзькаў? Адновіць нам дзяржаву. А потым, калі напалеёнская пляны зъмяніліся, беларусы (ліцьвіны) сталі адзін супраць другога пад чужымі сцягамі з абодвух бакоў пад Барадзіно. У выніку — атрымалі агульнае вынішчэнне і расейскую „чёмную ноц”.

У нашым друку ўжо пісалі (Валеры Буйвал)<sup>3</sup> пра сымволіку карціны *Антуана-Жана Гро „Напалеён у бітве пад Эйлаў”*. Паслухаіце, што піша пра сюжэт мастацтвазнавец: „Імпратар аб’яджае на кані поле бітвы. Сынег засыпае груды трупаў. Паранены чалавек у расейскім мундзіры няўклодна паўзе і цягне руку да пераможцы. Нехта са сывіты пераказаў потым гэты эпізод жывапісу. Паранены казаў Банапарту, што хацеў бы служыць у ягоным войску. Казаў, што ён ліцьвін, мабілізаваны маскоўцамі на абарону іхнай імперыі. Ціпер кожны экспурсавод па Луўру расказвае перад карцінай пра „літоўца” (вядома ж, паводле ўсіх крэйніцаў — „Lituanien”). Беларус на чужой вайне, за чужбы інтарэсы, у чужым мундзіры, а ў дадатак яшчэ пад чужым імем — і так 200 гадоў пасыла згубы сваёй дзяржавы”.

А вось другая карцінка, трошкі пазнейшая: „видиши, стоит измождён лихорадкою высокорослый больной белорус...” і г.д. Той, хто заканчваў савецкую школу за часы СССР, ведае гэтую білеберду (з расейскага паэта А. Някрасава), што прыклейвалі на ўесь народ.


Амаль два стагоддзі акупанты зынішчали (вывозілі, забівалі, расстрэльвалі, ропрэсавалі) беларускую шляхту, шляхецкую моладзь і інтелігенцыю. Сталін завяршыў гэтыя працэсы, а за адно зынішчыў і сялянства, каб і адтоль не расло.

У выніку беларусы засталіся без зямлі, без уласнасці і без нацыянальнай эліты, а дзяржава (умоўная, вядома), пасыла таго, як забралі Вільню, — апынулася без сталіцы. Нацыя без галоўнага горада. Культура бяз цэнтра.

**A. Шукелайць:** — Наконт Вільні, то я не могу надзвіщица, як гэта такое магло стацца. Зразумела, што тут расейская палітыка, накіраваная супраць Беларусі і Польшчы — ліквідаваць культурна кансалідуючес значчынче Вільні, каб падрэзаць жылы, дык аддалі тым, якія ніякага дачыненія на культуры Вільні ня маюць.

Нядзяўна я чытаў дыскусію пра Вільню. Спрачаліся там нейкія ў Менску, маўляў, чаму гэта апошнім часам Вільння так моцна ўпала.

**3. Пазняк:** — Гэта праўда, Вільні пакідае цяпер уражаныне пустога малалюднага



Беларуская дэмманстрацыя ў Нью-Ёрку, 1998 г.

(фота З. Павлыка)

правінцыйнага горада. Горад нібы заснуў, нейкі шэры соцыюм. Поўнасьцю страціўся святочны віленскі дух. Нуда і соннасць, і людзі, нібы не гарадзкія. Гэта вынік таго, што разка адсеклі Вільню ад Беларусі. Пабудавалі „жалезнью заслону”, мяжку там, дзе яе ніколі не было.

Заснавалі і паўтысячагодзя будавалі і разъвівалі Вільню беларусы. (Дарэчы, старожытныя балты ня мелі гараду, і да канца XIV-га стагоддзя быў паганцамі.) Потым (з XVIII стагоддзя) пэўны ўклад зрабілі паліякі і жыды; у апошні перадваенны час упłyvala афіцыйная



Жнівень 1991 г. Беларуская нацыянальная рэвалюцыя

(Фота Ул. Кармілкіна)

**A. Шукелойць:** — Во-во. І яны, значыць, спрачаюцца, чаму так сталася. Так ні да чаго і не дагаварыліся. Ніхто не захачеў глянуць у корань, якія ж культуры стварылі Вільню і якія культуры, адпаведна, жывіцца з гэтага горада.

На пачатак XX-га стагоддзя Вільння адлюстроўвала культуру і была культурным цэнтрам для 60 мільёнаў людзей: гэта беларусаў (15 мільёнаў), паліякіў (30 мільёнаў) і жыдоў (15 мільёнаў).

польская культура. Але ў аснове сваёй (па насельніцтву, укладзе жыцця і ў традыцыях) Вільння заставалася горадам беларускім і гэтак трymalaся ў съведамасці ўсіх беларусаў. У гэты ж самы час Вільння была культурным і навуковым цэнтрам сусветнага жыдоўства. І пакуль гэтая народы (гэта значыць беларусы, жыды і паліякі) мелі доступ і дзеялі ў Вільні, Вільні духоўна і культурна жыла.

Цяпер жа атрымалася, што Вільння дасталася



Прэзыдэнт Мікола Абрамчык выступае пад Бел-Чырвона-Белым Сцягам. 1960 г.

(Фота А. Сільвановіча)

нешматлікаму народу, які ніякага культурнага ўкладу ў Вільню не зрабіў. Не было нават заўажнай этнічнай прысутнасці ціперашніх летувісаў (ці гістарычнай Жмудзі) ў Вільні, бо Вільня ад пачатку заснованая крыўічамі знаходзіцца на беларускай этнічнай тэрыторыі. Вільня для ціперашніх летувісаў — культурна чужы горад, і штучна тут нічым не дапаможаш, культурнае жыццё віраўцаў ня будзе, бо няма для яго гістарычных культурных каранёў. Вось у чым прычына правінцыялізацыі і заняпаду Вільні.

**3. Пазынкі:** — Так, сапраўды. Можна называць Вільню Вільнюсам, касцёл Пятра і Паўлы касцёлам Пятраса і Паолы, касцёл Яна — касцёлам Ёнаса і г.д. Але па сутнасці ад гэтага нічога не змяніяецца ў культурным сэнсе. Як толькі зірнеш у гісторыю культуры Вільні, то ўсё рассыпшаецца, ня знойдзеш там ні Пятраса, ні Ёнаса, бо ў сярэднявеччы нават пісмовая мовы летувіскай не існавала, а адпаведна — нічога не было на ёй і напісаны.

Я ня схільны перабольшваць долю габрэйства і палякаў у культуры Вільні. Гэта былі ўсё ж часовыя ўплывы. Вільня для беларусаў, як пісаў *Уладзімер Жылка*, — „крыўіцкая Мэцка”. Але Вільня — сапраўды ўнікальная зява ў культуры. Вільня, на добры лад, павінна была быць статус вольнага полікультурнага горада са сваім адмысловым самакіраваннем, бюджэтам (дапамога міжнародных фондаў) і палахажннем, якія гарантавалі б разъвіццё этнічных культураў і моваў Вільні.

Якраз складаючыца добрыя ўмовы, бо Летува ўступіла ў Эўразія і павінна прыгмылівацца з ўсходнеславянскіх дэмакратычных стандартоў у культурнай палітыцы (асабліва ў Вільні і на Віленшчыне).

Павінен сказаць, што яшчэ з часоў „*Саюдзіса*” маю вельмі добрыя адносіны з летувіскімі дэмакратамі (мы падтрымлівалі іх у крытычных момантах незалежнасці Летувы) і ведаю, што ў цэлым яны прыхільна настроены да полікультурнай аўтаноміі Вільні і разумеюць становішча. Аднак ініціятува, вядома ж, павінна выходзіць ад зацікаўленых грамадзтваў.

Трэба спакойна, без эмоцыяў разумець

відавочнае, што Вільню немагчыма выкрасыліць з беларускай гісторыі і культуры. Яна заўсёды была і будзе ў беларускай съведамасці, пакуль існуе Беларусь. І заўсёды будзе ўзынікаць насталгія і жаданыне вярнуць страчанае. Такая ёсьць праўда, якую разумеюць у Беларусі і ў Летуве, і пра якую стараюца прамаўчыць. Але я лічу, што лепш пра яе гаварыць і шукаць сучаснае дэмакратычнае развязаныне.

**А. Шукейць:** — Калі разглядаць беларускую нацыю ў культурна-гістарычным абсягу, як адзіны арганізм, то Вільня гэта ёсьць галава. Хоць роля Менска ў аднаўленыі і станаўленыі беларускай дзяржавы-нацыі вельмі вялікая.

**3. Пазынкі:** — Фармальная гэтаму моцна паспрыялі abstavіны 1-й Сусветнай вайны. Якраз у гэты час Менск палітычна ўзвысіўся.

Ёсьць адзін аспект у гэтым пытаныні, які я хацеў бы ўдакладніць. Лёс роду *Луцкевіч*.

**А. Шукейць:** — Менская частка жыцця Луцкевічу неяк мала дасьледваная. А тут шмат цікавага. Гэта гэрбавая шляхта. Жылі ў Менску здаўна. Бацька братоў Луцкевічаў, якога звалі *Ян*, удзельнічаў у паўстанні *Кастуся Каліноўскага*. Пасля здушэння паўстання, яму неяк удалося пазбегнуць рэпресіі і замаскавацца. Служыў у расейскім войску. Пахаваны ў Менску на *Кальварый*. Помнік падпісаны па-польску, дзе сказана, што *Ян Луцкевіч* быў афіцэрам расейскага войска.

**3. Пазынкі:** — Гэта, здаецца, як ісці да касцёла, то з левага боку.

**А. Шукейць:** — Так. Дамы Луцкевічаў (іх было два, стары і новы) стаялі на вуліцы *Хрыничэнскай*, унізе, каля Сыўілачы. З другога боку на гэтай вуліцы стаяў дамок *Янкі Купалы*. У 1944-м, калі вярталіся саветы, увеселі бок вуліцы, дзе стаяў дом Купалы, згарэў. Дамы Луцкевічаў ацалелі, але пасля вайны саветы іх разбурылі.

У Яна Луцкевіча было пяцёра дзяцей: сыны *Іван*, *Антон*, *Стэфан*, дочки *Амілія* (*Эмілія*) і *Віктормія*, якая памерла ў два гады.

Жонка *Яна Луцкевіча*, *Зоф'я*, была з роду *Лычкоўскіх*, вельмі прыгожая жанчына (як відаць на фатографіі яшчэ XIX стагоддзя).

Стэфан быў лекарам. Выглядаў вельмі



Сям'я Луцкевічаў. 1905 г. Стаяць: Кастус Шпакоўскі (далёкі сваяк), Амілія (Эмілія) Луцкевіч (Шабуня), Антон Луцкевіч; сядзяць: Зоф'я Луцкевіч, Дзіна (далёкая сваячка, bona), Іван Луцкевіч

шляхетным чалавекам, прауда, цікаўіся больш паляваньнем, сваёй прафесіяй і съвецкім жыцьцём. У беларускім руху не адзначаўся.

У 1930-х гадах, калі Купала рабіў сабе „харакіры” (парэзаў жывот), то першы, хто ратаваў яго, быў якраз Стэфан Луцкевіч, які яго агледзеў, выклікаў хуткую дапамогу, і Купалу адвезўлі ў шпіталі.

Амілія Луцкевіч закончыла Інстытут шляхетных дзяўчат у Беластоку. Выдатна володала французскай і нямецкай мовамі. Акрамя таго размаўляла па-польску, па-расейску і, видома, па-беларуску. Яна вышла замуж за *Аляксандра Апалінаравіча Шабуню*, маёнтак якога, *Шаромысьль*, быў пад *Мар'янай Горкай*. *Шабуні* – гэта моцная беларуская гэрбавая шляхта (гэрб «Бабёр на камені»), удзельнічалі ў беларускім вызвольным і рэвалюцыйным руху. Асабліва родны брат Аляксандра і дзядзька спадарыні *Яніны Шабуні-Каханоўскай – Антон Шабуні*.

Дачка спадарыні *Яніны Каханоўскай, Юlia*, на эміграцыі вышла замуж за ўкраінца *Паўло Андрушына*. Іхныя дзеці, сыны *Юрка і Багдан*

(беларускі сыпявак *Данчык*), маюць паходжанье па жаночай лініі з роду Луцкевічаў. Такая вось гісторыя.

Дарэчы, дом у Ракуцёўшчыне, дзе бываў *Максім Багдановіч* – гэта фальварак Луцкевічаў. Мелі яго па жаночай лініі. Нядаўна на Беларусі гэты дом спалілі.

**3. Пазыняк:** — Так, гнусная і подлая вайна. Але вернемся да галоўнай тэмы пра лёс будучыні Беларусі.

Бяда ня толькі ў тым, што страцілі сталіцу. Гора яшчэ ў тым, што, калі казаць коратка і вобразна, на практыку ўсяго падняволынага пэрыяду пасыла страты дзяржавы Вялікага Княства Літоўскага беларус, „измождён лихорадкою”, не даваў паднящица і ўстаць раненаму беларусу з карціны Антуана Жана Грэ.

Было, што сяляне здавалі інсургентаў Каліноўскага ў рукі царскіх сатрапаў. (Тады расейцы згналі ў Сібіры цэлае пакаленне шляхецкай моладзі). А ў 1930-я гады, у часы сталінскага тэрору і рэпрэсій, „измождён” падняўся з-пад плоту і наўчуцься ня толькі пісаць даносы на лепшых, але й забіваць сваіх.



Амілія Шабуніна (Луцкевіч) з малой Янінай Шабунінай (Каханоўскай). 1911 г.

Вось дзе фэномэн. Праблема чужой галавы.

Так выглядае пытальнне ў аўстрыйскай інтэрпрэтацыі. Што трэба, каб здабыць нармальную долю Беларусі, калі таксама кароткае ёсьць жыцьцё, што не хапіла цэлага XX-га стагоддзя?

**A. Шукейцы:** — Вось жа з пытальння вынікае адказ, як з дзеяння — супроцьдзеянне. *Трэба адрадзіць эліту нацыі. І найперш трэба ўзгадаваць духоўна моцных асобы*:

Мусяць быць духова моцныя людзі, што бяруць адказнасць. Яны пойдуть і павядуть. Вось жа, скажам, *Тамаш Грыб*, ці доктар *Мікола Чарнэцкі*, ці *Юльян Саковіч* — моц. Турмы і страхи не зламалі Саковіча. А багаты на той час чалавек, ня парабак, ня з лапчай прышоў у палітыку. (У сваім фальварку Балдыры меў ашшары зямлі і лесу, трymalі 52 каровы.)

Дарэчы, ня толькі арганізацыя беларускай паліцыі, але й вайсковыя адзінкі — таксама ягоная праца. Ну й *Кушаль*, вядома, ствараў. Але Кушаль больш як вайскавік-спэцыяліст.

Саковіч і ў савецкіх партызанах закладваў



Зоф'я Луцкевіч (з дому Лычкоўская).  
Маці братоў Луцкевічаў

(фота 1880-х гг.)

беларускае падпольле (не інфармуючы немцаў), за што, відаць, яго пад забойства і падвялі.

Духовая моц асобы ёсьць найважнейшая якасць і найбольшная каштоўнасць у палітычным змаганні. Калі моцных індывідуальнасцяў няма, то грошы партыю не падымуць. Хутчэй загубяць (тым больш, калі дармовыя). Грошы патрэбныя для выхавання новага пакалення. Найперш, гэта справа арганізацыі розных легальных гурткоў і таварыстваў у вучэльнях і ўвогуле — ў грамадзтве, бо маладая асоба выхоўваецца ня толькі ў сям'і ды школе, але й асяроддзем.

У цяперашніх умовах, якія на Беларусі, гэта вельмі цяжка, але не бяда, не найгорш, ня трэба апускань руکі. Бо вядома і зас্বядчана на раз, што пры дабрабыце ды задаволенасці гіне духовая сіла. Дабрабыт і задаволенасць у грамадзтве разъяджаюць пакаленне, мізэрнее дух. Крохыць маса абывацеляў і любуеца сабой.

**3. Пазняк:** — Беднасць і галеча ператвараюць чалавека ў няволыніка. Ён не развіваецца.



Беларуская дэманстрацыя каля ААН, 1997 г. Нью-Ёрк

**A. Шукелойць:** — І гэта праўда. Трэба змагацца з прычынамі галечы і дапамагаць духоваму разъвіццю. Дзеля гэтага пакліканна эліта. Найперш там не павінна быць заспакаен'ня.

Вось у Польшчы ў 30-я гады старая загартаваная польская інтэлігэнцыя, што

паскакаць. А вось вынік. Немцы стукнулі — і ўсё пасыпалася. Тых палякаў, што ў 1920-м гналі бальшавікоў з-пад Варшавы, аж пыл кур'ю, ужо не было, а моладзь здрабнела. Гэтак я ўважаю.

Але вярнуся да пытаньня пра долю. Ведаеце, ліха ходзе і на сып'ц. І вось думаю, што рабіць



*На беларускай выставе ў Беларускім Цэнтры ў Саўт-Рывэрс (Нью-Джэрзі), 1998 г.*

(Фота А. Сільвановіча)

здабыла незалежнасць, — адыходзіла. Што адбывалася ў гэты час у школах — ніхто не цікавіўся ўсур'ёз і на думай. А трэба было спэцыяльна „ствараць людзей”, арганізоўваць умовы для росту асобаў.

Былі, вядома, розныя суполкі, інтарэсы. Клеілі ды выстрыгали, плавалі на лодках, хадзілі ў турпаходы, танцы, выпіль, пасъмляяцца, пагуляць, пабавіцца ды часу съцерці. Гэтакая арганізацыя паводзінаў нічога не дae для фармаванья маладой асобы, а часам нават шкодзіць.

**З. Пазняк:** — О, так. Я называю гэта культурнай формай актыўнага гультайства, спажываньне жыцця. Набытак невялікі.

**A. Шукелойць:** — Хоць маладому трэба ѹ

тады, калі Беларусь (ня дай Божа) страціла б незалежнасць.

Ёсьць шмат прыкладаў, адпаведных беларускай долі, у нашых суседзяў. Найперш — у палякаў. У часы пайстяньня 1830 года палітычныя колы Польшчы выкарысталі паэта (дарэчы, нашага земляка-беларуса) **Юльяна Няміэвіча**, сябра і дарадцу (ад'ютанта) Касцюшкі. З дыпліматычным даручэннем яго паслалі ў Англію. У Англіі яму сказали, што справа Польшчы ёсьць унутраныя справы іншай дзяржавы умешвашца ня будзе. І з гэтым Няміэвіч вярнуўся.

Наша становішча сёньня падобнае. Так выглядае, што Захад гатовы быў бы нас здаць Москве.

І што рабіць у такім выпадку? Заўсёды трэба мець на ўвазе адпаведную дзейнасць у двух кірунках. Першае, у самай нашай краіне, каб нас ня зынішчылі зусім.

**Мы мусім захаваць дух змагання.** Дух змагання! Мы можам шмат што страціць: і дзяржаву, і маёмыць, і школу, — але дух змагання мы мусім захаваць. І калі мы патрафім утрымаць дух змагання на Беларусі, дух незалежнай дзяржавы, дух народу, — мы будзем мець будучыню. Утрымаць яго ў неспрыяльных варунках ёсьць асноўнае наша заданье.

Як гэта рабіць, якім чынам, як утрымаць нашыя арганізацыі, гурткі, школы, ініцыятывы, сям'ю і г.д. — гэта ўжо іншое пытанье. Але калі ня будзе беларускага духу змагання, супранаўлення і беларускага стварэння, то шмат што страцім і нічога не дасягнем. Маочы дух змагання, захаваем мову.

**3. Пазыняк:** — Ведаеце, пра дух змагання вы трапілі ў кропку. У гэтым уся й бяды, што дух змагання аслабеў. Я думаў, чаму так сталаася. І прыходжу да высновы, што прычына — расейскі генацыд за саветамі. Беларускія нацыянальныя вярхі былі фізічна зынішчаныя. Засталіся нізы. Маштабы вынішчэння былі такімі вялікімі, мэтадычнымі і практычнымі, што выклікалі зацяжную катакалізу беларускай нацыі, якая ня скончылася і сённяня. Парушылася структурная сувязь паміж пластамі і пакаленнямі людзей, паламалася гармонія цэлага. Калгасны грыгон на вёсцы ў спалучэнні з русіфікацыяй у гарадах дэфармаваў беларускі дух.

І тут я съведама згушчуа фарбы, каб лепиш бачыць. У 60-80-х гадах у сувязі з масавым перасяленнем (дакладней, улётам) насельніцтва калгасний вёскі ў гарады (і гэта, ня плядзячы на інстытуце прапіскі) адбылася „калхозізацыя” мэнтальнасці грамадства, якая дайшла да абсурду, калі калгасынік, ненавісінік незалежнасці і беларушчыны, стаў прэзыдэнтам краіны. Пра які дух змагання тут можна было гаварыць?

Змаганье і па сённяшні дзень ёсьць у Беларусі выбарчай справай, выключэннем з правіла, здабыткам мяншыні. Яно не набывае

масавага хараектару. Бо не змагаюцца людзі, якія ня маюць і ня мелі свайго, нават думак.

І вось тут, сапраўды, прадоўжыць шлях можа толькі нацыянальная асвета і новае пакаленне, якое адновіць дух змагання. Але кожнае страчанае пакаленне адкідае ўсіх назад.

**A. Шукелойц:** — Калі згорышца сітуацыя, трэба будзе ўдакладніць тактыку. Я ўважаю, што стварэнне арганізацыяў строга нелегальных было бы на сённяшні дзень не карысным, бо нават КГБ, нават чужынцы будуть тады замест праўдзівых тварыць розныя фальшивыя нелегальнай арганізацыі, каб гэтакім спосабам сыягваць моладзь на дарогу, на шкодную для панявольваючай дзяржавы, а з другога боку — кампрамітаваць наш рух.

**3. Пазыняк:** — Стварэнне арганізацыяў і друкар'і пад кантролем КГБ цяпер вельмі распаўсюджаны прыём. Я б сказаў нават, што моладзь яны паралізуецца. Мы шмат трацім.

**A. Шукелойц:** — Таму трэба было бы шукаць магчымасці і спосабаў супрацьдзеяньня. Але ў кожным разе трэба мець перад вачымі адно — мы мусім утрымаць дух беларускага народа ў ягоным змаганні за незалежную Беларускую дзяржаву. Гэта на Бацькаўшчыне.

З другога боку, мы мусім трymаць беларускае імя навоні. Каб часам ня сцерлі нас. Калі б нават Беларусь перастала існаваць як дзяржава, але ўсяроўна яна павінна быць у нашай памяці, у памяці нашых арганізацыяў за мяжой, у змаганні за незалежнасць нашай краіны, каб яна цэлы час была на ўвазе ўсяго съвету. Бо ўсё ж такі, як бы ні было, гэтыя 12 гадоў незалежнасці Беларусі шмат зрабілі для будучыні беларускага народа. Нас прызналі дзясяткі дзяржаваў. Мы маем сярод іх прыяцелей і прыхільнікаў. І трэба за ўсялякую цену гэтую сімпатию да нашага народу і нашай дзяржавы (калі яна нават і страціць незалежнасць) утрымаць у вольным съвеце.

**3. Пазыняк:** — Паводле сказанага, хочацца зъянрнуць увагу, што нашыя непрыцелі (і былья расейцы-бальшавікі, і цяперашнія расейцы-гэблісты) выдатна гэта разумеюць. Заўважце: унутраная палітыка накіраваная на тое, каб крок за крокам пазынішчаць усе беларускія



*Наталья Арсеньева (рэпрадукцыя з карціны  
П. Мірановіча, алей)*

арганізацыі, усе асяродкі, дзе выхоўваецца беларускі дух і беларуская съедамасць, дзе вывучаюць гісторыю і культуру. Апошнім часам зыншчылі знакаміты Беларускі Гуманітарны ліцэй у Менску. Адбываецца зачыненне апошніх беларускіх школаў, арганізацыяў, не дапускаеца стварэнне іншых арганізацыяў. Акурат гэтаксама ў 1930-х гадах у акупаванай заходняй Беларусі рабілі тагачасная польская ўлады. Да 1939 года там пазачынілі і ліквідавалі, практычна, усе беларускія арганізацыі.

Міжнародны аспект. Наша гісторыя XX-га стагоддзя склалася так, што мы, беларусы, гэтак жа, як і палякі, ці жыды, ператварыліся ў сусьветную нацыю. Трэба ўсьвядоміць гэта. Мы жывём на ўсіх кантынентах. І прычына такая ж, што і ў іншых. Акупацыя, антынацыяналістычны рэжым, перасылд, несвабоднасць Бацькаўшчыны.

Расейцы-бальшавікі ўвесь час стараліся зыншчыць палітычную беларускую эміграцыю. Добра вядомыя іхныя наскокі і дзеянні ўз мажой у асяроддзі беларусаў. Цяпер Масква зноў шле сюды сваіх цемнякоў, вярбует, стварае ўже свае кантралоеемыя праз КГБ асяродкі ў Ёўропе.

У Амэрыцы яны нават вырабляюць свае друкі, дзе бэсъязыць Раду БНР і беларускае Адраджэнне. (Газету „Беларус”, напрыклад, называюць „рэлігіўным антыкамунізмам” і „невылечнай русофобіяй”. Знаёма тэрміналёгія.) І гэта ў той час, калі на Беларусі ліквідуюць беларускія школы, часопісы, мову, друк, арганізацыі, зыншчыцаюць усё беларускае. Гэта прайавы далёкаідчай палітыкі. У Маскве думаюць наперад пра той час, калі ўжо захопіць Беларусь і каб тады не было каму тут, за мяжой, бараніць нашу краіну і незалежнасць.

Калі прааналізуваць беларускую барацьбу з расейскім гэбізмам, то нашыя непрыяцелі цяпер ідуць наперадзе. Яны прылічваюць наперад нашыя патрабы і дзеянні ў змаганні за нацыянальнае выжыванне, робяць перашкоды і нават прэвентыўныя заходы.

Але істотна, каб якраз мы былі больш прадбачлівымі і больш ініцыятыўнымі.

**A. Шукелойць:** — Прынцыпы і поспехі usage змяншыць змагарнай дзеянасці палягаюць на дынаміцы. Мы мусім ісці наперадзе. Трэба пераганіць, жыць па правілах прыроднага разьвіцця. Інакш — гора. Максім Багдановіч пісаў: „*Супраць цячэння вады можа толькі жывое паплыць. Хваті ж ракі зацягды цягнуць тое, што скончыла жыць.*”

Вы кажаце, што цяпер на Беларусі сяпяшаюцца зачыніць рэшту беларускіх арганізацыяў, дабіаць беларускую школу. Дык гэта ж ведамая справа для чаго робіцца. Каб потым пры захопе Беларусі ня трэба было зачыніць гэта самым расейцам і не выклікаць незадаволенасці супраць сябе. Акупацыя ўжо даўно робіцца рукамі Лукашэнкі. Маскоўцы хочуць прыйсці на падрыхтаваную пляцоўку. І тады Лукашэнка, між іншым, ім ужо не патрэбны. Відаць, проста ліквідуюць яго.

**З. Пазняк:** — Ліквідуюць, калі забяруць ягоныя гроши, сакрэтны „бюджэт”. Расейская цяперашняя ўлада — гэта гэбоўская мафія. Гроши для іх — і ўлада, і дзяржава, і палітыка. Яны пасылядouна праводзяць акупацыйныя дзеянні ў Беларусі рукамі сваёй крэатуры — Лукашэнкі, навязалі яму бясконцы гандаль зі імі за сваю

скуру (хочь у рэальнасці справа йдзе за Беларусь). Вось ён і гандлоенца.

Гаворачы пра беларускую долю, мы маем на ўвазе, што кожны беларус у залежнасці ад яе мецьме і сваю чалавечую долю. И мы з вами таксама.

Ці не ўзьнікалі ў вас думкі, што можна б было неяк усё зрабіць інакш? Но найшкожай для души – на чужыне. Ну, скажам, можа ня варта было эвакуавацца з Менску? Вы ж нават у гарадзкой адміністрацыі не былі, кіравалі музэем, культурнай установай. Шмат хто застаўся, некаторыя нават вярнуліся.

**A. Шукелойць:** — Маё рашэнье аб эвакуацыі на Захад было правільным. Я быў арыштаваны НКВД у першыя дні вайны і потым уцёк з турмы. Гэтага бальшавікам было б дастаткова, каб, што называеца, радыкальна вызначыць мой лёс. Астатняе дадалі б, што хацелі: і музей, і Беларускі Студэнцкі Саюз, і нават аднаўленчына касыцёлаў пад акупацыяй.

Мы добра бачылі, што расейская бальшавікі зынічталі ўсіх актыўных, съведамых беларусаў, і ў першую чаргу – беларускіх дзеячоў усіх накірункаў, асабліва палітычнай арыентацыі, адрознай ад бальшавіцкай. Мы ўжо мелі вопыт 30-х гадоў. Памяталі, што сталася з Таращэвічам, Цывікевічам, Ластоўскім, Рак-Міхайлоўскім, Аляхновічам, Янам Пазняком і іншымі.

Тыя беларускія дзеячы, што засталіся ў Менску ў 1944 годзе (і тыя, што вярнуліся пазней), з прыходам расейцаў і „чырвонай арміі” былі арыштаваныя, сасланыя ў Сібір (дзе загінулі), альбо былі расстраленыя. И такіх нафуных людзей было шмат.

**3. Пазняк:** — Наўгасцьць – гэта нейкі фэномэн у тых людзей, нейкае дзіўнае неадчуваюне небясыпекі пры добрым веданні маскоўцаў і мэтаду НКВД. Мне расказваў доктар Кіель пра такога *Міхаіла Пугачова*, які кіраваў аддзелам Беларускай Краёвай Абароны, а на Захадзе перайшоў да ўласціццаў. Потым, калі паўстала пытаныне аб дэпартациі і аб выбары шляху, то жонка ягоная – расейка – угарварыла яго вярнуцца ў СССР, маўляў, нічога ня станеца, табе „прасьцят” і г.д. Пугачоў вярнуўся, і бальшавікі яго зынічылі.

**A. Шукелойць:** — Наконт жонкі не скажу, ня чую, але Пугачова ведаў. Ягоны лёс дрэнны. Ён вярнуўся, бальшавікі яго схапілі і павешалі ў Віцебску.

Пугачоў быў капітанам „чырвонай арміі”, здаецца, нават расеяць. Ён застаўся ў Менску ў 1941-м, і ўесь час быў заступнікам начальніка менскай паліцыі. Потым кіраваў адным з батальёнаў БКА. Дарэчы, быў вельмі прыстойным, сур’ённым чалавекам, добра адносіўся да беларусаў, супрацоўнічаў з намі.

**3. Пазняк:** — На якой мове супрацоўнічаў, між іншым?

**A. Шукелойць:** — Па-беларуску, вядома. Ведаў. Расейскай жа мовы тады не было. Усе каманды войсковыя, усё — па-беларуску.

**3. Пазняк:** — Не выглядае, каб такі чалавек быў слабога харектару і паддаўся на ўгаворы. Сумная гісторыя.

Мне, дарэчы, гэта нагадвае чамусьці прапаганду вакол маёй асобы. Пішуць, не хаваючыся: „кулю яму, кулю”, „кто пульнёт?” і г.д. („Свабодные новости”, „БДГ”, „Московские новости” і інш.)

І ў той жа час рэдактар іншай (беларускай) газэты піша і пацьвяльваеца пры гэтым: „Прыязджайце, Зянон Станіслававіч, чакаем, будзем разам працаўваць для Беларусі”. Маўляў, нічога вам не пагражася, „мы высьвялялі ў памежнай службе”.

**A. Шукелойць:** — Го! Вам нельга ехаць. Я ўвогуле дзіўлюся, чаму яны вас яшчэ не забілі.

**3. Пазняк:** — Гм... Дзякую, на добрым слове, спадар Шукелойць. Можа, паплойце. Тры разы.

**A. Шукелойць:** — (Сымаеца.) Не, ну дык жа ж праўда, — павінны б быті забіць. Гэта ж Масква.

**3. Пазняк:** — Відаць, яны пайшлі ціпер іншай дарогай. Топчуць імя.

Дарэчы, у 1996 годзе ім хацелася тое зрабіць. (Тое, пра што вы кажаце.) Ды не атрымалася. Я ня стаў чакаць. Ад’ехаў. Але гэта іхнае „хаценне” трэба мець на ўвазе. Памятаеце, як зынічылі майго сябра *Вячаслава Чарнавола* на Ўкраіне. Між іншым, я яго перасыцерагаў. И ён гэта разумеў...

Ведаецца, гэтае „кулю, кулю” – не такі ўжо ў іх

творчы экспромт. Калі нешта чаўпецца, то ў жыцьці здараецца шмат дзіўных выпадкаў і супадзенняў.

Нядайна адзін з сваякоў *Сяргея Навумчыка* ехаў у цягніку і разгаварыўся ў купэ са спадарожнікам у цывільнym, які аказаўся высокім афіцэрам адной са службай. Слова за слова, кілішак за кілішкам – даткнуліся тэмы „Пазняка-Навумчыка”.

— Да, слышал, знаю, — сказаў субядеднік сваяка. — Это дело серъёзное. Весьма, я бы сказал. Приказано задержать при любых обстоятельствах при пересечении границы и в случае бегства – стрелять на поражение.

Пазнаецце почырк? Генэральскае думаныне, як у Чачэніі: „Схватить и уничтожить”. Гэта нават не Лукашэнка.

**A. Шукелойц:** — Ну, ведамая справа. Увогуле, у вашай справе, я думаю, вырашае Масква. Лукашэнка тут пешка. Хоць ёсьць там і ягоныя распаражэнні на мяжы затрымаць, і ў газэтах пісалі там, і крымінальная справы пазаводзілі на вас, але стаіць за гэтым Масква. Не сумняваюся. Тут яе інтэрэс. Ім Беларусь трэба забраць. А вы ім перашкодзілі прадаўжаеце перашкаджаць. Вам у Расею таксама нельга ехаць. Мусіць быць адказнасць за адраджэнскую справу.

**З. Пазняк:** — Ведаецце, кажуць, што беларуская шырокая апятьня і беларускае шырокое цярпенне бясконцыя, як Сусьвет. Таму вельмі цяжка набраць крэтычную масу. Але яна расыце. Шырыца, як тарфяны пажар пад зямлёй. Набираеца сіла. І мне радасна яе адчуваць. Мы вернемся. Не сумняваюся ў гэтым. Йшчэ паскача *Пагоня на полі Крапіўным*.

**A. Шукелойц:** — От, скажыце, што сталася! Змагаща трэба, безумоўна, лупіць па іх. Усё ж відаць, каб цябе воўк.. Драматычная пара для Беларусі. Шкода, што супала зь ёй мая старасць. А то я хацеў бы яшчэ паехаць на Бацькаўшчыну, павыступаў бы, падыскутувалі б. Я, ведаецце, люблю, мяне рэплікамі ды крыкамі не саб'еш.

**З. Пазняк:** — Ну, так. „А прайдзёмце-ка, галубыцы, з намі”. І рэплікаў ня трэба.

**A. Шукелойц:** — Го-о, ліха матары!



Са Сцягам